

*А. Дамарад. Аб пацвярджені дваранства шляхтай Віленскай і Гродзенскай губерняу**

11. Малиновский, И. Сборник материалов, относящихся к истории панов рады Великого княжества Литовского / И. Малиновский. — Томск, 1901.
12. Русский временник // Советские архивы. — 1970. — № 5. — С. 70–73.
13. Materiały do dziejów dyplomacji polskiej z lat 1486–1516 (Kodeks Zagrzebski) / Opracował Józef Garbacik. — Wrocław — Warszawa — Kraków, 1966.
14. Назаренко, А. В. Неизвестное послание Михаила Глинского / А. В. Назаренко, А. Л. Хорошкович // Восточная Европа в древности и средневековые. Спорные проблемы истории: тезисы докладов / Чтения памяти В. Т. Пашуто, Москва, 12–14 апр. 1993 г. — М., 1993. — С. 115–122.
15. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные археографической комиссией : в 15 т. — СПб., 1863. — № 46. — Т. 1.
16. Литовская метрика. Книга Записей 8 (1499–1514) / А. Baliulis [и др.]. — Vilnius, 1995.
17. Полоцкие грамоты XIII — начала XVI в. / сост. А. Л. Хорошкович. — Вып. III. — М., 1980.
18. Памятники истории Восточной Европы. — М. — Варшава, 1997. — Т. 2.

АБ ПАЦВЯРДЖЭНІ ДВАРАНСТВА ШЛЯХТАЙ ВІЛЕНСКАЙ І ГРОДЗЕНСКАЙ ГУБЕРНЯУ

(на документах Дзяржаўнага гістарычнага архіва Літвы)

Алесь Дамарад, аспірант Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта

У лада Расійскай імперыі была защищена ў захаванні стабільнасць існуючага сацыяльнага ладу як асновы свайг дзяржаўнасці. Гэтым можна патрумачыць асаблівую ўвагу самадзяржаў, што праблема регламентаціі жыцця саслоўя, што з'яўлялася адміністраціяне ў систэме дакументаў, дзе фіксавалася прыналежнасць да таго ці іншага саслоўя. Асабліва востра паўсталая гэта пытанне насле далучэння да Расійскай імперыі беларускіх земляў, на якіх на працягу стагоддзяў фарміравалася сацыяльная структура. Адымі з галоўных для новай улады стала шляхецкая пытанне.

Нягледзячы на тое, што пра разуменне дваранства як саслоўя ў сучасным разуменіі гэтага терміна можна гаварыць, пачынаючы з уядзення Пятром I «Табелі аб рангах», менавіта ў «Даравальны грамаце дваранству» Кацярыны II найбольш поўна быу зафіксаваны сацыяльны, юрыдычны і палітычны статус дваранскаага саслоўя.

Асабліва цікавым для нас з'яўляецца пытанне аб вызначэнні парадку дакументаціі прыналежнасці да расійскага дваранства, паколькі шляхта беларускіх зямель павінна была пацвярджаць сваё шляхецтва (праходзіць індыгенацию) менавіта па гэтых правілах. «Даравальны грамата дваранству» прадугледжвала вядзенне радаслоўных дваранскіх книг у губернях: «...повелеваем пребудущим родам на память: во всякой губернии составить дворянскую родословную книгу, в кой вписать дворянство той губернии, дабы доставить каждому благородному дворянскому роду тем напаче способы продолжать свое достоинство и название наследственно» [1]. Губернская радаслоўная книга ў залежнасці ад спосабу атрымання шляхецтва падзялялася на шэсць частак: пажадаванне, веенная выслуга, грамадзянская выслуга, замежнае дваранства, тытулаванае дваранства, старадаўнія роды.

Гэтым правілам кіравалася расійская адміністрацыя пры унісенні шляхты беларускіх зямель у радаслоўныя кнігі. Тытульная шляхта праходзіла па пяці часткы кніг, а нетытульная у асноўнай сваёй масе ўпісвалася ў шостую частку. Такім чынам, мясцове дваранства разглядалася новай уладай улогуле як частка расійскага, што фармальна пачынало было аутаматычна уключаць першое ў склад апошняга. Але на практыцы ёсё аказалася больш складана. Надзеіным бар'ерам на шляху гэтай аутаматычнай інтэгрэнцыі зрабіліся урадавыя мерапрыемствы па змяншэнні колькасці шляхецкіх асоб у заходніх губерніях.

Пацвярдзенне шляхецтва — гэта той фармальны момант, які дазваляе склаць або прызнанне на агульнарасійскім узроўні саслоўных правоў таго што іншага шляхецца з беларускіх зямель. З пункту гледжання сучаснай гістарычнай науки, асабліва цікавым з'яўляецца працэс пацвярдзення дваранскіх правоў менавіта у Віленскай губерні. Гэта губерня, «тытульная» ў аднайменным генерал-губернатарстве, нейкім чынам апынулася па-за межамі амаль усіх спецыяльных даследаваніяў па прызнанні шляхецтва [2]. Калі спісы дваранства Віцебскай, Гродзенскай, Мінскай і Магілёўскай губерніў да 1917 г. публіковаліся неаднаразова, то адпаведны спіс па Віленскай губерні адсутнічаў, што падчас канкрэтных гістарычных даследаваніяў стварала шматлікія канкрэтныя перашкоды [3]. Гэты недахоп кампенсаваны намі дзякуючы выяўленню адпаведнага спіса. Апрача таго, выяўлены пэўныя дакументы, якія тлумачаць асаблівасці адпаведнага працэсу і ў суседніх, Гродзенскай, губерні.

У Літоўскім дзяржаўным гістарычным архіве захоўваюцца дакументы, што маюць непасрэднае дачыненне да адзначаных пытанняў. Вынікі зробленага намі вывучэння адпаведных дакументаў з архіва канцылярыі Віленскай і Гродзенскага губернскіх дваранскіх дэпутацкіх сходаў дэзваліяюць наплёніа казаць аб тыповай ситуацыі з пацвярдзеннем шляхецтва, якая склалася ў абедзвюх губерніях. Асноўная маса шляхецкіх родаў атрымала пацвярдзеніе Віленскага дваранскага да-

путацкага сходу на мяжы XVIII–XIX стст., аднак прызнанне дваранскага паходжання на губернскім узроўні было недастатковым. Яно патрабавала зацвярдзення ў Герольдымі — цэнтральным органе дзяржаўнай улады па пытаннях пацвярдзення шляхецтва, які знаходзіўся ў Санкт-Пецярбургу. З гэтай прычыны канчатковае прызнанне ў шляхецкіх правах зацягвалася на дзесяцігоддзе. У выніку асноўная маса дваран, якіх пражывалі ў Віленскай губерні, дабілася пацвярдзення сваёго статуса толькі ў 30–40-я гг. XIX ст. Такому доўгаму тэрміну вырашэнням праўлемы спрыялі і аўктыўная прычыны: вайна 1812 г. і паўстанне 1830–1831 гг. Так, род Камаровічаў, які пражывалі ў Ашмянскім павеце, атрымаў першапачатковое прызнанне губернскага дваранскага дэпутацкага сходу яшчэ ў 1800 г., аднак Указ імператара, якім Камаровічы канчатковая прызнаваліся ў дваранскіх правах, быў выдадзены толькі ў 1841 г. [4, л. 1, 7]. Аналігичная ситуацыя складалася і з прызнаннем шляхецкіх правоў жыхароў Расіенскага* павета Келишай. З 1799 г., ад часу прыняцця губернским дэпутацкім сходам станоўчага раешэння, аж да 1841 г. яны чакалі афіцыйнага дакумента, дзе утрымліваліся слова «признаць род Келишай ў дворянстве...» [5, л. 1, 7].

Увогуле, у Віленскім і Гродзенскім губернскіх дваранскіх дэпутацкіх сходах разоні па прызнанні ў шляхецкай годнасці прымаліся дастаткова паслядоўна. Яны грунтаваліся на прадстаўленых доказах. Напрыклад, род Карповічаў меў прывілей караля Станіслава Аўгуста ад 1775 г. на шляхецтва і купчую на маёнтак Быкаўцічына з сялянамі. Дэпутацкі сход зацвердзіў у шляхецтве названы род яшчэ 8 снежня 1798 г. [6, л. 1–2]. У архіўнай справе маюцца два фармулярныя списы, якія сведчаць, што Антон Міхайлавіч Карповіч дасягнуў па ваеннаі службе званія палкоўніка, узнагароджаны ордэнамі Св. Георгія 4-й ступені, Св. Уладзіміра 4-й ступені «з бантам», Св. Ганны 2-й ступені, залатай шпагай з надпісам «За храбрость», медалямі ў памяць 1812 г. і за ўзяцце горада Парыжа ў 1814 г. Акрамя таго ён з'яўляецца камандзірам 4-га Егерскага палка. Яго бацька Міхail Восі-

* Цэнтр — у сучасным г. Расеній, Літва.

павіч таксама службы у расійскім войску: у Віленскім пяхотным палку быў паручыкам [6, л. 7]. Узнагароджанне Антона Карповіча ордэнам паспрыяла прызнанию яго роду ў дваранстве, паколькі кожны з іх даваў права на спадчынае дваранства [7, с. 141–142]. Антон Губарэвіч, ураджэнец Лідскага павета, таксама меў ваенны чын. Ен быў штаб-ротмістром Украінскага ўланскага палка, аднак гэта не дапамагло яму хутка пацвердзіць шляхецкае пахождение [8, л. 10]. У 1841 г. канчатковая зацвердзілі свой дваранскі статус Дамброўскія з Рacosкага павета. Галоўным доказам было тое, што «Домбровские действительно происходят от показанных родителей дворянского происхождения, и все они подушным обкладом незаняты, и в числе однодворцев не записаны, к бывшему же в 1831 г. мятежу не принадлежали, а потому Павел-Степан и Константин, сыновья Степана, к выше означеному (шляхецкому) саслою — А. Д.) могут быть сопричислены» [9, л. 13]. Яшчэ больш цікава абывалася прызнанне шляхецтва роду Машэўскіх. Гэта фамілія атрымала пацвярдженне ў дваранстве ў Земскім судзе Полацкай правіціўцы 22 сакавіка 1773 г. і ў Літоўскім дваранскім сходзе 16 сакавіка 1798 г. Паколькі ў XIX ст. гэтыя тэртыярыяльныя адзінкі ўжо не існавалі, 5 мая 1821 г. Гродзенскі дваранскі депутатскі сход пастановіў на падставе ранейшых рапортнай унесці род Машэўскіх у шостую частку губернскіх редаційных кнігі [10, л. 11]. У свою чаргу Пясецкія з Лідскага павета прадставілі ў якасці доказаў прывілей караля Аўгуста II на званне венага, нададзената іх продку Казіміру у 1724 г., і дакумент, які пацвярджаў права уласніцца Антона Пясецкага на трэцюю частку радавога маёнтка. Гэтыя доказы ляглі ў аснову раешэння дваранскага депутатскага сходу 1829 г. аб прызнанні Пясецкіх у дваранстве і ўнісенні іх праўнікаў у першую частку радаводнай кнігі Гродзенскай губерні. У 1832 г. гэты род канчатковая быў зацверджаны ў шляхецкай гонаці [11, л. 7, 9].

У цэлым складаны і заблытаны пракацэс праверкі шляхецкага пахождания асоб спрадаў, акрамя праяў звычайнай для Расійскай імперыі бюрократычнай валавікі, і шмат злоўжыванняў на месцах. Найбольш яскрава прайвіліся яны падчас

павятовых дваранскіх выбараў. Так, за не-законную выдачу некаторым фаміліям пасведчанняў аб дваранстве да суда былі прысягнуты выбраныя на пасады ў дваранскім самакіраванні Віленскай губерні віцэ-маршалак Сальмановіч, Іосіф Квіта, Вікенцій Загорскі, старшыні судоў Тура і Кушалаеўскі [12, л. 3]. У 1802 г. у ліцеце да дваранскага сходу Віленскай губерні цыцільны губернатар адзначаў: «Приступая к утверждению дворянских выборов в каждом повете особо произведенных, не могу я утвердить выборов Завилейского, Браславского и Шавельского поветов, по причине учиненных многими дворянами манифестов, поступивших ко мне жалоб, что те выборы учинены ненадлежащим образом, что изданные о выборах узаконения нарушены, что некоторые особы, созывая сильные партии, в обиду прочих поступали самовольно» [13, л. 132]. Падобнае адбылося ў 1808 г. на выбараў у Віленскім павеце. Павятавага прадвадзіцеля дваранства Забелу выклікалі на губернскія выбараў, а ў гэты час яго намеснікі правялі выбараў на павятовыя пасады, выбраўшы асоб, якія не маглі ў іх удзельнічаць. Такім незаконным шляхам суддзямі Віленскага земскага суда сталі Тамаш Тышкевіч, Антоній Пражкоўскі і Леапольд Віннік, земскім спраўнікам стаў Каспер Свяхоўскі, а засядацелем у ніжнім земскім судзе — Семятовіч [14, л. 174]. Прапаставаны вышэй дакумент сведчыў аб tym, што парушэні на выбараў былі звычайна з'явіў, што некаторых асоб фактычна не дапускалі да ўдзелу ў іх, і, самае галоўнае, яны паказалі, наколькі жывучымі былі старыя сеймавыя традыцыі, калі найбольш упływowыя асобы гуртавалі вакол сябе мясцовую шляхту і з яе дапамогай праводзілі патрабныя ім раптэнні.

Вялікая колькасць документаў, што датычыліся шляхецкага пытавання, літаральна засыпалі віленскую губернскую канцыляriю. Гэтым можна растлумачыць маруднікі прадцу ў складанні спісаў асоб, якія канчатковая пацвердзілі сваё дваранскае пахождение ў Герольдыі, а таксама спісаў шляхціцоў Віленскай губерні, якія атрымалі дэяржаўныя чыны. Напрыклад, аж да 1843 г. ішла праца па складанні спіса родаў, якія прызнаны ў шляхецтве ў Віленскай губерні на 19 кастрычніка 1831 г. [15, л. 6]. Усяго ў спісе 212 про-

звішчау, аднак шмат якія з іх выкраслены, таму засталося толькі 179 родаў. У 1836 г. Віленскім дваранскім дэпутацкім сходам быў складзены спіс родаў, канчатковая зацверджаныя ў дваранстве Герольдыйя па стане на 1 студзеня 1836 г.

Такім чынам, на падставе праведзенага даследаванія архіўных матэрыялаў

з сучаснай Літвы можна зрабіць наступныя вынікі. Канчатковое зацвярдзэнне ў шляхецтве было першым крокам да інтэграцыі шляхты беларускіх земель у склад дваранства Расійскай імперыі, дазваляла займаць дэяржавныя пасады, удзельнічаць у павятовых і губернскіх выбараў, карыстацца саслоўнымі прывілеямі.

Літаратура

1. Полное собрание законов Российской империи. — Собрание первое. Т. 12. — № 16 187.
2. Dumit, S. Spis szlachty wylegitymowanej w guberniach Grodzieńskiej, Minskiej, Mohilewskiej, Smoleńskiej i Witebskiej / S. Dumit, S. Gorzyński. — Warszawa, 1992.
3. Алфавитный список дворянским родам, внесенных в дворянскую родословную книгу Витебской губернии с 1785 по 1900 годы. — Витебск, 1900; Алфавитный список дворянских родов Гродненской губернии, внесенных в дворянскую родословную книгу. — Гродно, 1900; Алфавитный список дворянским родам Минской губернии, внесенных в дворянскую родословную книгу по 1-июля 1903 года, с приложением списка губернским и уездным предводителям дворянства, а также секретарям депутатского собрания. — Минск : Губернская тип., 1903; Алфавитный список дворянских родов, внесенных в родословные дворянские книги Могилевской губернии. Составлен в 1909 году. — Могилев : Типо-Літ. Я. Н. Подзеенского, 1909.
4. Літоўскі дэяржавны гістарычны архіў (далей — LVIA). — Фонд 391 «Канцелярия Віленскага губернскага дворянскага депутатскага собрания». — Вол. 5. — Спр. 310: Дело об установлении происхождения рода Комарович Ошмянского уезда (1800—1841 гг.).
5. LVIA. — Фонд 391. — Вол. 5. — Спр. 287: Родословная рода Кельнейш Россиенского уезда герба «Доленга».
6. LVIA. — Фонд 391. — Вол. 5. — Спр. 281: Дело об установлении дворянского происхождения рода Карповичей Лидского уезда (1832—1837).
7. Ерошкин, Е. П. История государственных учреждений дореволюционной России / Е. П. Ерошкин. — М. : Вышш. шк., 1983. — 352 с.
8. LVIA. — Фонд 391. — Вол. 5. — Спр. 215: Дело о дворянском происхождении рода Губаревичей Лидского уезда.
9. LVIA. — Фонд 391. — Вол. 5. — Спр. 106: Дело об установлении дворянского происхождения рода Домбровских Россиенского уезда (1799—1841).
10. LVIA. — Фонд 391. — Вол. 5. — Спр. 403: Дело о дворянском происхождении рода Машевских.
11. LVIA. — Фонд 391. — Вол. 5. — Спр. 505: Дело об установлении дворянского происхождения рода Пасецких Лидского уезда.
12. LVIA. — Фонд 391. — Вол. 2. — Спр. 78: Решение Департамента о лицах, преданных суду за выдачу некоторым фамилиям свидетельств о дворянском происхождении.
13. LVIA. — Фонд 391. — Вол. 2. — Спр. 9: Корреспонденция Виленского губернского правительства.
14. LVIA. — Фонд 391. — Вол. 2. — Спр. 12: Переписка Виленского генерал-губернаторства по разным вопросам.
15. LVIA. — Фонд 391. — Вол. 8. — Спр. 408: Переписка с Виленским губернским управлением о родах, признанных во дворянстве после издания указа 19 октября 1831 г.

Из античной мудрости / авт.-сост.
Н. А. Гончарова. — Минск, 2004.

Ad patres.

Біблія

- К праотцам, т. е. на тот свет (отправиться).
- Отдать Богу душу.
- Уйти в лучший мир.
- Приказать долго жить.